

В.С.Болбас (Мазыр)

Этнапедагогічна падрыхтоўка настаўнікаў пачатковых класаў

Вырашэнне пытання пабудовы нацыянальнай школы ў Рэспубліцы Беларусь неадкладна патрабуе і адпаведнай падрыхтоўкі педагогічных кадраў. Прычым асаблівая ўвага павінна быць звернута менавіта на падрыхтоўку работнікаў дашкольных установ і настаўнікаў пачатковых класаў, бо ў першую чаргу яны закладваюць падмурак светапоглядных уяўленняў навучэнцаў.

Дзейсную дапамогу ў адзначаным кірунку павінна аказаць дапучненне студэнтаў да скарбніцы народна-выхаваўчанага вопыту. Выпрацаваныя педагогічным геніем народа, вывераныя шматвяковай выхаваўчай практикай этнапедагогічныя ідэі беларусаў могуць стаць той жыватворнай крыніцай, якая ўнісе свежы струмень у рэфармаванне адукатыўнага працэсу і скіруе яго ад фармальна-тэарэтызаваных разважанняў у дзеяnsна-практычнае рэчышча.

Трэба адзначыць, што пэўныя заходы па вырашэнню пастаўленай задачы прымаюцца зараз у многіх педагогічных навучальных установах краіны, але галоўны іх недахоп заключаецца ў адсутнасці мэтанакіраванай, адладжанай, сістэмнаўтвараючай работы. Вельмі часта з адшліфаванага жыццём і часам, цэласнага выхаваўчага працэсу вырываюцца асобныя звеніні і робіцца спроба прыстасаваць іх да сучаснасці.

Адным з найбольш распаўсюджаных падыходаў сучаснага выкарыстання этнапедагогічных ідэй беларусаў з'яўляецца спроба эпізадычнага, фрагментарнага выкарыстання народна-выхаваўчага вопыту ў сёняшнім навучальнам-выхаваўчым працэсе. Будучыя ж настаўнікі павінны глыбока ўсведамляць, што пабудова нацыянальнай школы абавязана ісці не па шляху экстрапаляцыі рэалій мінуўшчыны ў сучаснасць, а па шляху распрацоўкі педагогічных падыходаў, якія грунтуюцца на дасягненнях шматвяковага вопыту, але з'арыентаваны ў будучыню.

Абапіраючыся на этнапедагогічныя набыткі нашага народа, улічваючы асаблівасці сучаснага развіцця цывілізацыі можна з упэўненасцю канстатаваць, што асноўнай мэтай выхаваўчай сістэмы бе-

ларусаў заўсёды было і павінна быць у будучым фарміраванне дабрачыннай, цнатлівой асобы. Такая мэта вызначала адэкватны ёй змест выхавання і патрабавала распрацоўкі адпаведных штдляхой яго ажыццяўлення.

Створаныя спачатку дзеля адукатыўных мэт школы паступова ператвараліся ў “майстэрні чалавечых душ”. Нават першыя айчынныя “Буквары” апроч сугуба дыдактычнага матэрыялу змяшчалі ў сабе значную колькасць сантэнций, пропаведзей, малітваў, што прызначаліся для выхавання дзяцей. Спасціжэнне мудрасці, развіццё розуму разглядалася як неабходная перадумова маральна-духоўнай дасканаласці асобы. З улікам гэтага павінна ажыццяўляцца і сучасная падрыхтоўка настаўнікаў нацыянальнай школы.

Заўтрашнія настаўнікі-выхавацелі павінны ведаць, што эфектыўнасць вучэбна-выхаваўчага працэсу значна павысіцца, калі ў сваёй практицы яны будуть улічваць не толькі ўзроставыя і індывідуальныя асаблівасці дзяцей, але і іх ментальныя адрозненні ад прадстаўнікоў іншых этнасаў.

Асабліва багата народна-педагогічная скарбонка беларусаў арсеналам шматлікіх метадаў, сродкаў і форм выхаваўчай работы. Ад непаўторнага казачнага эпасу да самабытных арыгінальных нацыянальных гульняў распасціраюцца народжаныя жыццём шматлікія спосабы фарміравання асобы. Вельмі каштоўна, што большасць з іх непасрэдна адрасаваны да дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту.

У апошні час з'явілася значная колькасць вучэбна-метадычных выданняў, якія даюць магчымасць настаўнікам і выхавацелям істотна папоўніць і ўзбагаціць свой педагогічны патэнцыял. Але каб найбольш эфектыўна распараціцца такім багаццем абавязкова патрэбна папярэдняя навукова-метадычная падрыхтоўка. Вось чаму зразумела тая ўвага, якая ўдзяляецца зараз у педагогічных вучэбных установах Рэспублікі Беларусь вывучэнню і асэнсаванню педагогічных ідэй наших продкаў. Вопыт паказвае, што на гэтым шляху ўжо выпрацаваны пэўныя формы работы, якія дапамагаюць далучыць будучых настаўнікаў да набыткаў этнічнай педагогікі беларускага народа.

Падагульняючы напрацоўкі адпаведных вучэбных установаў можна раіць наступныя шляхі арганізацыі гэтай работы.

1. Узбагачаць змест гуманітарных і педагогічных дысцыплін этнапедагогічным матэрыялам. Асабліва значная магчымасці патэнцыяльна закладзены ў курсе “Гісторыі педагогікі”, дзе вывучэнню этнапедагогічных ідэй беларусаў павінна быць адведзена належнае месца.

2. Асабліва важную ролю ў разгортванні этнапедагогічнай падрыхтоўкі будучых настаўнікаў павінны адыграць спецкурсы і спецсемінары адпаведнага накірунку. Вопыт іх правядзення маюць многія педагогічныя ВНУ рэспублікі.